

ANTI SMOKE

АНТЫДЫМ

Гэты евангельскі тракт быў перакладзены з дапамогай кампутара. Калі вы можаце выправіць або палепшыць мову, звяжыцеся з офісам па адрасе info@angp.co.za



"Калі ласка, пакажыце мне зло курэння?" хтосьці можа спытаць, на што мы даем наступны адказ:

Адзін з сямі смяротных грахоў - цялеснае жаданне. (Каласянаў 3: 5-6). Гэта пачуццёвы, незадаволены апетыт; некантралюемая цяга; зло запал. Ня чалавечае цела ня трэба тытунь у любой форме. Тытунь - гэта не ежа, якая задавальняе, а чыста атрутны наркотык, які стварае пастаянна ўзрастаючы незадаволены апетыт, які называецца цялесным жаданнем. (Каласянаў 3: 5-6). Цялеснае жаданне залічана да сямі смяротных грахоў, якія называюцца: **гонар, прагнасць, цялеснае жаданне, злосць абжорства, рэўнасць, лянота.**

Той факт, што амаль усе кураць, не прыбірае і не апраўдвае зло гэтай звычкі. Божае Слова абвяшчае, што "няма нікога, хто быў бы праведным". "Усе зграшылі і знаходзяцца далёка ад збаўчай прысутнасці Бога". (Рымлянам 3: 10,23). "Усе мы былі як авечкі, якія згубіліся, і кожны ішоў сваім шляхам". (Ісаія 53: 6). Паколькі пэўны зло стала усеагульным, не з'яўляецца ня падставай для патурання ў ім.

Бог асуджае непатрэбныя альбо грахоўныя адходы. Навошта марнаваць грошы на тое, што не задавальняе? Навошта марнаваць зарплату і пры гэтым быць галодным? "Яны зношваюцца бескарыснай працай, і ўсё, што яны пабудавалі, згарае". (Ісаія 55: 2; Авакум 2:13). Марнаваць грошы, час і здароўе, няхай гэта будзе на алкаголь, тытунь альбо любы іншы шкодны прадмет, напэўна, не воля Бога. Мільёны фунтаў, якія ўзбагачаюць тытунёвыя фірмы, - гэта жорсткая цана за дым і попел, замятыя нервы і разбітыя сэрцы, ангіну, запаленне бронх і смерць ад раку лёгкіх. Той факт, што наглядчык з лякарні Лондана заяўляе, што больш за 100 000 людзей у Англіі памерлі ў невуцтве ад лёгкага рака з-за цыгарэтнага курэння ў працягу апошніх дваццаці гадоў, і што па крайняй меры яшчэ адзін 250000 будзе павольна паміраць на працягу наступнага дзесяцігоддзя, у сувязі з гэтым грэшная практыка, даказвае, што гэта зло. Іншыя яшчэ больш шакавальныя лічбы можна былі б даць й ром ва ўсім свеце, і нават медыцынская навука пачынае ўсведамляць страшную цану, якую ахвяра тытуню плаціць. Тытуню курэц, асабліва адзін, хто удыхае ў дым, гэта павольна, усё ж, несумненна, здзяйсняе самагубства

па растэрміноўцы плана. "Чалавек, які памірае ва ўзросце 40-50 гадоў ад хваробы дэгенерацыі, калі ён мог бы дажыць да 70, 80 ці 100 гадоў, пасапраўднаму скончыў жыццё самагубствам, як і той, хто ўключае газавую брую", - пішуць Доктар Х. Брэс.

Як тытунь забівае?

Многія людзі, якія ўжо пацярпелі ад праказы ў працягу многіх гадоў, паміраюць ад раку, пнеўманіі, хваробы сэрца і іншых захворванняў. Тытунь робіць тое самае, ён ускосна забівае і пазбягае віны.

«Цыгарэтны дым мае гвалтоўныя дзеянні ў ў нервовым цэнтры, вырабляючы дэгенерацыі клетак мозгу, які з'яўляецца досыць хуткім сярод хлопчыкаў. Ні адзін хлопчык ці чалавека, які паліць не можа працаваць у сваіх лабараторыях.» Th. A. Эдысан. "Наверненыя ў царкву адступваюць, як правіла, калі яны не адмаўляюцца ад тытуню".

- Дж. МакОлі.

«А дзіця, які нарадзіўся ад маці курэння цыгарэт хворы. Яна будзе атручаная, і можа памерці ў працягу двух тыдняў пасля родаў. Ускрыццё паказвае перараджэнне печані, сэрца, і іншыя органы. Шэсцьдзесят працэнтаў усіх дзяцей, народжаных ад маці, якія з'яўляюцца звыклымі цыгарэт курцы, паміраюць у якасці ранняга ўзросту, у асноўным, перш чым яны два гады". - Доктар Ч. Л. Цырульнік.

Бацькі і маці, а забойцы свайго ўласнага нашчадкаў, будуць павінны адказаць перад Богам у дзень суду.

Я не быў бы здзіўлены, калі тое, што мы чытаем у Езэкііля 8: 17,18, адносіцца да зла курэння і панюшэння тытуню; "Іх не задавальняе проста тое, што вы бачылі тут, а таксама распаўсюджванне гвалту па ўсёй краіне. Не, яны павінны прыйсці і зрабіць гэта тут, у самім Храме, і яшчэ больш разлаваць мяне. Паглядзіце, як яны мяне абражаюць самы крыўдны магчымы спосаб! (а спасылка на паганскім абрад пакласці галінку ў нос). Яны будуць адчуваць сябе ўсе сілы з майго гневу. Я не пашкадую іх, або паказаць ім жаль. Яны будуць крычаць малітвы для мяне як мага гучней, але я іх слухаць не буду". Святой Бог ненавідзіць гэтую злую практыку моды, тытунь зло.

Ўцаркоўленыя людзі будуць асуджаць каго - небудзь, хто адважваўся да курыць у будынку царквы, асабліва ў час царкоўнай службы. Можна быць, вас не вучылі таму, што, паколькі Хрыстос аддаў сваё цела на ўкрыжаванне і ўваскрос з мёртвых, Ён абраў нашы целы і сэрцы, каб праз Ісуса ачысціцца ад усякага граху і напоўніцца Духам Святым, каб стаць Яго храмам. "Хіба вы не ведаеце, што ваша цела - гэта храм Духа Святога, які жыве ў вас і якога вам даў Бог? Вы не належыце сабе, але Богу; Ён купіў вам за цану. Такім чынам, выкарыстоўвайце целы вашыя на славу Божую". (1 Карынфянам 6: 19-20). «Грэх больш не павінна правіла ў вашых сьмяротных целах, так што выконвае жаданне вашай натуральнай сябе. І не павінны вам здаць любую частку сябе ў грэх

, каб быць выкарыстана для злых мэтай. Замест гэтага дайце сябе да Богу, як тыя, хто ёсць было даведзена ад смерці да жыцця, і перадаць усе сутнасці Яго

, каб быць выкарыстана для праведных мэтай.

» (Рымлянам 6: 12,13). « Так што, калі хто зруйнае храм Божы, Бог знішчыць яго. Бо храм Божы з'яўляецца святым, і вы самі гэта Яго храм.» (1 Карынфянам 3: 16,17).

Чаму мы захоўваем, а потым забруджваем тое, што Бог абраў сваім храмам, гэта значыць нашымі цэламі?

Тытунь і сатана

Пэўны Горад саветнік, мой сябар, быў звернуты да Хрыста і аддаў сваё жыццё да Бога. Ён быў дастаўлены з лікёру, але застаўся рабом тытуню. Ён з усіх сіл спрабаваў адмовіцца ад курэння, але не змог перамагчы гэтае злое жаданне. Час ад часу ён выкідваў цыгарэты, люльку і тытунь, але на наступны дзень, накіроўваючыся ў офіс, ён не мог прайсці міма першай крамы, не купіўшы зноў добрую запас. Разумеючы ўсё больш і больш, што ён усё яшчэ бедны раб гэтага пустазелля, ён збянтэжыўся і адчаіўся.

Адзін халодны зімовы вечар ён сядзеў адзін у сваёй якой сядзіць пакоі, грэўся ля каміна курыў трубку. Ён адчуваў сябе вельмі сорамна, што такога раба да яго трубе і таму мяркуецца кідаць яго ў агонь зноў. Ён ведаў, што калі ён гэта зробіць, гэта будзе проста азначаць, што яму трэба будзе купіць новую трубу на наступны дзень. Ён сядзеў і вельмі сур'ёзна разважаў пра гэта, калі раптам убачыў д'ябла, які стаяў у пакоі пакоя, насміхаўся і смяяўся з яго, і

сказаў: "Я звязаны, ты не можаш уцячы ад мяне!" Гэта было настолькі рэальна, што ён упаў на калені, разумеючы, што ўрэшце гэтая цяга да курэння была не чым іншым, як сілай д'ябла. Ён крыкнуў, каб Бог, каб цалкам даставіць яго ад рабства сатану. Бог сапраўды вызваліў яго, і ён больш ніколі не паліў на працягу 34 гадоў, пасля чаго перайшоў на неба.

Хтосьці задаў пытанне: "Хрысціянін можа паліць?" "Не, хрысціянін павінен гарэць і не паліць", - быў адказ. Паліць лямпа з'яўляецца бедны, наступ святла. Нашы агні павінны гарэць, каб убачыў увесь свет! (Матфея 5:14 - 16)

Вялікая кніга магла быць напісана, каб даказаць зло ад курэння ад духоўных, маральных, фізічных, і з эканамічнымі пунктаў гледжання. Курэнне, як п'янства і любы іншы грахоўнай звычкі, з'яўляецца эгаістычным жаданнем. Гэта прымушае іншыя, дзіця ўключаны, якія цэняць свежы паветра, каб дыхаць у Філея, дымным паветры, ня кажучы ўжо пра выпарэнне а курэц спрэды, куды ён рухаецца а.

Выратаванне

Траўда Рымлянаў 7: 15-25 адносіцца і да рабоў тытуню любой формы: "Бо тое, што я раблю, гэта тое, чаго я не хачу рабіць. Які я няшчасны чалавек! Хто вызавіць мяне ад гэтага цела, якое прымае мяне да смерці"? Ісус прыйшоў, каб вызваліць нас ад усякай няволі, любога злога жадання, любой формы рабства і зрабіў нас каралямі і святарамі ў Сваім царстве. Хрыстос прыйшоў, каб зрабіць нас новымі стварэннямі з чыстымі вуснамі і чыстымі сэрцамі. Нічога, што забруджвае ўступае неба Фізічная смерць не

пазбавіць нас ад брыдкіх звычак, для ў апошняй чале ў Бібліі заяўляе , што: «Хто гэта нячыстае павінен працягваць быць нячыста.» (Адкрыцьцё 22:11).

Ададайце сваё жыццё Ісусу, і Ён вызваліць вас; "Калі Сын вызваліць вас, то вы сапраўды будзеце свабоднымі". (Ян 8:36). Калі вы не можаце атрымаць перамогу праз Хрыста на сябе, паспрабаваць увайсці ў кантакт з больш набожнага міністрам, ці якой - небудзь рэальнай, духоўнае дзіця Бога , які можа верыць і маліцца з вамі згодна Марка 16: 17,18 і Якава 5: 14-20; Рымлянам 6; 11-14; 8: 1-2.

"Супраціўляйцеся д'яблу, і ён уцячэ ад вас". (Якаў 4: 7). Напоўніся сапраўдным агнём Святога Духа, і ты кінеш паліць, раб, вызвалены. Тады вы будзеце атрымліваць асалоду ад жыцця ў поўнай меры (Ян 10:10) і зможаце радасна спяваць:

Гэты евангельскі тракт быў перакладзены з дапамогай кампутара. Калі вы можаце выправіць або палепшыць мову, звяжыцеся з оф ісам па адрасе info@angp.co.za

Калі вы знайшлі збаўленне ў Хрысце альбо былі дабраславёныя іншым чынам дзякуючы нашай евангельскай літаратуры, паведаміце нам пра гэта. Мы хацелі б падзякаваць Богу разам з вамі і памятаць пра вас далей у нашых малітвах. Каб атрымаць бясплатную евангельскую літаратуру, кнігі і трактаты на больш чым 540 мовах, звяжыцеся з намі :

СЕРЦЕ ЧАЛАВЕКА



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)